

Год II.

Сакавік

№ 3 (13).

# Шлях Моладзі

... „Падымайся з нізін, сакаліна сям'я  
Над крыжамі бацькоў, над курганамі!  
Занімай, Беларусь маладая мая,  
Свой пачэсны пасад між славянамі“.  
ЯНКА КУПАЛА.



---

ВІЛЬНЯ, 1930 г.

Беларуская Друкарня Ім. Францішка Скарыны — Вільня, Завальная вул. № 6

---

### З Ъ М Е С Т № 3.

1. У 12-я ўгодкі Абвешчаньня Незалежнасці Беларусі — Я. Н., 2. Трымаймася родных назоваў — Ч. Х., 3. Аб нашай жаноцкай долі — Гэля Беларуска, 4. Родная мова ў Універсытэце Сяпапана Батуры ў Вільні — Я. Малецкі, 5. Крыху з нашай гісторыі — М. Пеюковіч, 6. Куток для спорту — Ул. Казлоўшчык, 7. Кооперацыя ў беларускім жыцьці — К. Матусэвіч, 8. Зтай-ніцы прыроды Я. М., 9. „Вучнёўскі Звон” пры „працы” — З., 10. Шлях Моладзі — Леанід з пад Вішнева, 11. Устань, рыцар слайны — Ул. Казлоўшчык, 12. Да шчасльвай долі — Т. Кучка, 13. Скажэце — Малады Дубок, 13. Устань-жа, брат!... — Антон Бедны, 14. Вясельная на-родная песня, 15. Зіма (народ. песня), 16. Пуш-чу я паву (народн. песня), 17. Пачатак вясны — Я. Б., 18. Лісты, 19. Хроніка, 20. Усячына, 21. На-ша пошта.

---

## „Шлях Моладзі“

МЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ

Цана асобнага нумару 30 гр.

Падпіска месячна . . . . . 35 гр.

„ на паўгода . . . . . 2 зл.

„ на год . . . . . 4 зл

Заграніцу ўдвая даражэй.

Цана абвестак:

Цэлая старонка . . . . . 40 зл.

Паўстаронкі . . . . . 20 зл.

Адна чацвертая старонкі . . . 10 зл.

Абвесткі зъмяшчаюцца толькі на-  
вокладцы.

Адрас Рэдакцыі: Вільні, Завальная № 6 — 10. (Wilno,  
Zawalna 6 — 10).

Рэдакцыя адчынена ад гадз. 9 да 3-яй папаўдні.

---

# Шлях Моладзі

МЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ

Год II.

Вільня, — Сакавік 1930 г.

№ 3 (13).

## У 12-я ўгодкі Абвешчаньня Незалежнасьці Беларусі.

(25.III-1918 — 25.III-1930)

У сяньнешні дзень ня будзем мы падрабязна разьбіраць гістарычных фактаў, датычачых Абвешчаньня Незалежнасьці Беларусі. Аб гэтым гістарычным для Беларусі дні ўспомнім толькі з большага і зробім хоць агульныя выклады.

Кожны бадай беларус знае, што калі ў Рәсей рэвалюцыя зваліла царскі трон, паняволенія ім народы стараліся стаць на свае ўласныя ногі. Поруч з іншымі народамі і беларускі народ пачаў тады арганізацьця свою дзяржаву. Тварыліся беларускія вайсковыя, грамадзкія, культурныя і іншыя арганізацыі і ўстановы. Урэшце прадстаўнікі беларускага народу зъехаліся ў м-пы сінегні 1917 году ў Менску на Вялікі Усебеларускі Кангрэс, які выявіў волю народу стварыць Беларусь Вольнай і Незалежнай. Кангрэс гэты аднак быў разагнаны маскоўскімі камуністымі і толькі пасьпей выбраць Раду Беларускай Рэспублікі, якая 25.III.1918 г. абвясzcіла Незалежнасьць Беларусі.

Ня зъдзейснілася аднак гэтае так важнае абвешчаньне. Перавышаючая сілу беларускую сіла з Масквы і Варшавы, ваюючая за беларускія землі, захапіла іх і замацавала мірным дагаворам у Рызе ў 1921 годзе, дзелячы Беларусь на дзве часці.

І так, мы Беларусы знайшліся пад панаваньнем двух дзяржаў.

Беларуская моладзь, маючы перад сабой гісторыю-науку змаганьня за вольнасьць нашых бацькоў і суседзяў, павінна добра навучыцца, як яна мае паступаць.

Перадусім трэба нам здаровага і сільнага духа, які мы знайдзем добра прыгледзіўшыся да жаданьняў, імкненіяў і болю беларускага народу. Ня можна прыслухоўвацца да падшептаў нашых ворагаў, гнацца за часовым матэр'яльным падтрыманьнем, ані спадзявацца, што хтось дасць нам долю і волю. Ня трэба так-жа, будучы самі бяздольнымі і бяссільнымі, ісьці на помач пралетар'яту ўсяго сьвету, паводле камуністычнай праграмы, бо гэтым і іншым не паможам і сябе больш згубім.

Трэба нам спадзявацца прадусім на свае ўласныя сілы.

У Дзень 12-х угодкаў Абвешчанія Незалежнасці Беларусі мы беларуская моладзь павінны перад Богам і Народам сваім прысягнуць, што вясну сваю — маладое-жыцьцё, пасъяцім для паправы лёсу беларускага народу так, як добры гаспадар час вясны заўсёды пасъячae для паправы сваей гаспадаркі і што не адступім ад народнай сьвятой Ідэі незалежнасці, не ар'ентуючыся ні на Москву ні на Варшаву; а на свае ўласныя сілы, на народ свой беларускі.

Я. Н.

## Трымаймася родных назоваў.

У сваім імкненіі здэнацыяналізаваць беларускі народ—ворагі нашыя не перабіраюць у сродках і ўпорыста ідуць да сваіх мэтаў. Так, у апошні час, ды й раней, вядзеца ўпартася і сыштэматачнае заціраньне ўсяго, што съведчыць аб беларускасці нашага краю. Апрача дзіўнага загаду бяленьня нашых хатаў, ад чаго яны прынялі прыгожы колер мазгой ініцыятараў, спатыкаем на кожным кроку перакручваньне нямілых польска-панскаму вуху назоваў беларускіх мясцовасцяў. За прыкладамі няма чаго далёка залязіць — спаткае іх кожны ў сваей гміне аж за шмат. Дзеля гэтага і я ня буду іх прыводзіць, звярнуся толькі да ўсяго нашага грамадзянства і моладзі перадусім: трymайцеся, браткі, родных назоваў і толькі іх ужывайце ўва ўсякіх нагодах! Няхай чужацкія новатворы съведчаць толькі аб вялікай ганьбе нашых ворагаў!

Ч. Х.

## Аб нашай жаноцкай долі.

Як вясковая дзяўчына, хачу я ў гэтай першай сваей пісульцы троха пагутарыць аб нашай жаноцкай долі, тым болей, што дагэтуль ніхто нават і паўслова не напісаў аб жыцьці вясковай жанчыны. Дык вось нашае жаноцкае жыцьцё ў тысячу раз горшае, чымся мужчыны. Яшчэ поўбяды, калі вясковая жанчына не замужняя. За гэты час свайго жыцьця яна, можна сказаць, толькі і жыве-красуе. Толькі будучы дзяўчынай, яна можа болей-меней свабодна распараджацца сваім, калі не матэр'яльным, дык духовым жыцьцём. Толькі за гэты час свайго жыцьця, яна можа ў волю пасъмяцца, пажартаваць, пасъпіваць, пагуляць ды й рожныя непамысныя выпадкі ў гаспадарцы ня гэтак балюча прыймае да сэрца. Але прыходзіць пара ісьці замуж і ўся яе асабістая духовая свабода канчаецца, астаюцца толькі голыя ўспаміны. Добра, калі мужык пападзе чесны, сумленны і цвярозы, а калі не — дык для жанчыны расьцілаецца поўны жыцьцёвых калючак шлях. На яе съпіне ня толькі спаганяеца звычайная злосць — гнеў мужыка, але ляжыць і ўся цяжкасць штодзеннага, вясковага, гаротнага, няпрыгледнага жыцьця. Калі я зірну вокам па знаёмых мне майсцоўсцях сваей ваколіцы, дык усюды бачу адно гора, бяду, непасільную працу жанчыны. Для вясковай жанчыны няма супачынку, няма съвята. Кожны дзень яна павінна ўстаць да дня, выпаліць у печы, накарміць сям'ю, падаіць кароў, даглядзець съвіней і далей брацца таксама за рожнью даволі дакучлівую хатнюю работу. А ўлетку, апрача гэтага, трэба яшчэ пасъпець і на поле з сярпом, ці на сенакос з траблямі. Надыйдзе восень, зіма — бярыся за кудзелю, глытай атрутны пыл, смакчы яе аж да самай вясны. Ня дзіва, што за работаю наша жанчына ня можа як сълед паклапаціца аб сваей асобе, абшыць і даглядзець сваіх дзяцей. Вось гэтакім парадкам праходзяць для вясковай жанчыны дні за днямі, тыдні за тыднямі, цэлые месяцы, гады і ўсё жыцьцё. Як бачыце, акрамя работы, няма нічога радаснага, съветлага ў жыцьці вясковай жанчыны. Съвет культуры ня можа далацца да яе і абагрэць сваім цёплымі праменінамі яе жыцьцё. Адна з прычын гэтага зъявішча, вялікая цемната і агулам няграматнасць, дзякуючы чаму нашы жанчыны да кніг і газэт не пачуваюць міякай сымпатыі. Мне здаецца, што калі-б да нас вясковых жанчын, дзяўчат прышлі з кніжкаю, ці добрым словам — парадаю, дык гэтым самым дапамаглі-б нам стрэсці з сябе тое ліхоцьце векавога сну, у якім мы дзяўчата і жанчыны знаходзімся да сяньнешняга дня.

Гэля Беларуска.

## Родная мова ў Університетэце Сцяпана Батуры ў Вільні.

Пасыль таго, як у сьветлай і вялікай нашай мінуўшчыне шырока і далёка на съвеце была чутна наша мова, прышоў на яе славу час занепаду. Чужая культура, пераважна польская, забрала ад нас цьвят нашай інтэлігэнцыі, арыстакрацыю. Выракліся яны сваей бацькаўскай мовы і культуры беларускае. Асталася наша мова і традыцыя толькі сярод гушчаў сялянскім і так перахадзіла яна з пакаленіня ў пакаленіне. Сягоныя, калі народ наш ускалыхнуўся і пра будзіўся да новага жыцця, мова, культура і традыцыя наша адживала. Верны усяму, што роднае, беларускае, селянін — доўга павінен быў ждаць тэй хвіліны, калі ня толькі ён на нізах будзе гаварыць „па просту“, але калі і на вярхох, інтэлігэнцыя будзе такжэ карыстацца тэй самай мовай. І дачакаў свайго слайны сын зямелькі роднай! Дня 15 лютага с. г. адбылася першая лекцыя беларускай мовы на У. С. Б. ў Вільні. Выкладаў, як і далей выкладае, др. Я. Станкевіч. Менш, праўда, нас абходзе, асоба лектара, нам толькі важны ёсьць факт, што наша мова ёсьць усюды і на нізе і ў вярхох. Вывад з гэтага ясны, што Беларусамі называюцца ня толькі, як выражаютца польскія шовіністы, „хамы“, але інтэлігенты і людзі навукі.

Першая гэта лекцыя была нейкай дзіўна-радаснай. Саля ледзь зьмясьціла слухачоў. Прышлі студэнты, студэнткі, прышла беларуская інтэлігэнцыя, прышлі працаўнікі ўмысловыя, прышлі старэйшыя людзі, якія ўжо не адзін дзесятак гадоў працуяць на бацькаўскай мове, прышлі жанчыны, было нават адно 10-ці летніе дзіця. Присутныя съведчылі, што Беларусы жылі і жывуць, а дзіця было якбы сымбалічным задаткам, што Беларусы будуть жыць.

Напрасна тады вырадкі чалавецтва крываць на ўвесы съвет, што Беларусаў няма, напрасна нашай мове зачынаюць дзверы ў святыні Божыя, напрасна яе ня хочуць дапусціць у школы! Напрасна!

Мы жылі раней і будзем жыць заўсёды; сілы варожыя нас не перамогуць!

Я. Малецкі.

## Крыху з нашай гісторыі

Чалавецтва звычайна дзеляць на расы: белую, чорную, чырвоную, жоўтую і малайскую. \*)

Народаў на зямлі было многа, але ў агульную гісто-

\*) Сучасная навука налічае расаў значна больш.

рыю ўваходзяць толькі тыя, каторыя нават у глыбокай стара-  
даўнасці стварылі свае дзяржавы і адзначыліся культурай  
і цывілізацыяй.

Аднак і народы, стварыўшыя свае дзяржавы і культуры,  
ня ўсе займаюць у гісторыі аднолькаве месца; так прык-  
тітайцы з даўных часоў стварылі дзяржаву, культуру і цы-  
вілізацыю, але гісторыя іх мала мае ў сабе цікавага і на-  
вучнага для Эўрапэйца і дзеля гэтага ў гісторыі займаюць-  
яны другараднае месца.

Галоўнае месца ў гісторыі займаюць народы белай расы. А дзеля таго, што гэтыя народы адзначаліся і адзна-  
чаюцца найвышэйшай культурай і найцікавейшай гісторыяй  
у сувесце, на іх і затрымаемся.

Народы белай расы дзеляцца на трох галінах: хамітаў,  
сэмітаў і інда-эўрапэйцаў ці арыйцаў.

Ад хамітаў паходзяць: старадаўняя эгіпцянне, ад сэмі-  
таў: жыды, арабы, фінікіяне, вавілёняне і асырыяне і ад  
індо-эўрапэйцаў, ці арыянаў: кельты, італа-грэкі, Літва-сла-  
вяне, іране і інды.

Затрымаемся на Славянах, дзеля таго, што і мы Бела-  
русы ад іх паходзім.

Славяне ў глыбокай стараадаўнасці перад прыходам  
у Эўропу жылі ў сярэдняй Азіі. Усе народы белай расы,  
якія жылі каля яшчэ ў Азіі, мелі супольную мову, рэлігій-  
ныя вераваньні, норавы і абычай, аднак яшчэ ў перадгіста-  
рычныя часы падзяліліся між сабой.

Славяне прышлі ў Эўропу з Азіі ў няпамятныя часы.  
Церайшоўшы праз „Браму народаў“, пасяліліся часова  
у Падкарпацкім kraю. Адсюль разышліся яны ў рожныя  
староны і падзяліліся на трох групах: усходнюю, заходнюю  
і паўдзённую. З бегам часу гэтыя групы падзяліліся на на-  
роды.

Да Ўсходніх Славян належаць: Украінцы, Беларусы  
і Расейцы, да паўдзённых: Славэнцы, Сэрба-Кроаты і Баў-  
гары, да Заходніх: Палякі, Чэхі, Славакі і балтыцкія Славя-  
не (Сэрбы-Лужыцкія).

Стараадаўнасць аб Славянах бадай нічагусенъкі ня ведае  
і толькі старадаўняя пісьменнікі Тацыт, Пталёмэй і Плі-  
ній I і II ст. па Хрысьце падаюць вельмі кароценъкі і не-  
дакладныя весткі аб іх. А таксама і пісьменнікі IV ст. Ёр-  
дан і Пракопій падаюць весткі аб Славянах, але таксама  
мала дакладныя. Яны першыя і іхнія наступнікі ў сваіх  
запісках называюць Славянаў „Sklavini“, „Anty“, „Wenety“.  
Вось гэтымі трывамі назовамі яны і азначалі трох знаных  
ім славянскіх племі. Ранейшых і дакладнейших вес-  
так аб Славянах няма. Аднак Нідерле ў „Slowanske Sta-  
rożytnostî“ 1902 г. кажа, што першапачатнаю калыскаю

Славянаў, адкуль яны разыходзіліся ў рожныя староны, былі абшары ля сярэдняга Дняпра, Прыпяці і ля Карпатаў, а пасьля пасунуліся на парэчча Віслы і Одэры. Праф. др. А. Лявіцкі хоча даказаць, што прабацькаўшчынай Славянаў іменна і было парэчча рэк Віслы і Одэра і што Славяне былі тут у часы Хрыста, аднак большасць вучоных выскажываеца за погляд Нідэрле.

У гэтай першапачатнай бацькаўшчыне жылі Славяне шмат вякоў, а пасьля, наведама дакладна дзеля якіх прычынаў і калі, моцна расшырылі свае аселішчы. Можна дадумывацца, што змушалі іх да гэтага эканамічныя абставіны і напады дзікіх качаўнікоў — Іранаў.

Славяне са съветам цывілізаваным доўга ня мелі лучнасьці дзеля таго, што іх аддзялялі качуючыя іранскія народы, каторыя ў той час панавалі над берагамі Чорнага мора. Да гэтых качаўнікоў належылі: Скіфы, Сарматы і Аланы. Гэтыя-ж плямёны вельмі часта нападалі на Славянаў і непакоілі іх. З гэтае прычыны Славяне няраз былі змушаны пасовашца ў іншыя старонкі, дзе ня было прашкодаў. Славяне займалі новыя аселішчы пераважна на ўзбярэжжах рэк, вазёраў, дзе маглі лавіць рыбу дзеля пра жыўлення, а таксама ў лясох (хочы гэта было рэдка).

Вялікае перасяленыне народаў, якое адбылося большеменш пад канец IV стагодзьдзя (375 г.) таксама шмат прычынілася да рассялення і раздроблення вялікай і цесна злучанай на першапачатных абрашах славянскай сям'і.

У гэтую пару былі адрываны часткі славянскага племя і адцісканы на Захад і Поўдзень. Вось такім чынам з адзінага славянскага племя, паволі стварыліся тры групы славянаў: Усходніх, Заходніх і Паўдзённых.

А пазней кожная з гэтых групаў распалася на некалькі галінаў. Усходнія Славяне распаліся на вельмі шмат галінаў, але найвялікшую ролю ў гісторыі Усход. Славянаў адыгралі плямёны: Крывічоў і Палянаў.

Вось, мы Беларусы і паходзім ад славінага племя — Крывічоў.

М. Пяцюкевіч.

(д. б.)

---

*Чытайце і пашырайце часопіс „Шлях Моладзі“  
і прысылайце падпіску (ірошы) і матэф'ялы да друку!*

---

## Куток для спорту.

### Рухавыя гульні і ігры.

Ня толькі чалавек любіць пагуляць, ахвотна гэтаму аддаецца і кожная жывёліна. Хто з нас ня бачыў, як гуляюць каты, сабакі, як прыемна брыкаюць жарабяты, цяляты, як падскаківаючы лапочуць крыльямі куры, або ў гнёздах бусылянты, быццам прабуючы сваіх сіл, ці хутка будуць магчы пакінуць сваё гняздо. Кожны Беларус—селянін можа ўсё гэта прыкметіць пры сваей гаспадарцы. Але ня толькі гуляюць большая жывёлы, робяць гэта нават найменшыя мушкі, мурашкі і іншыя.

Гуляе кожная жывёла, бо інстынктова адчувае патрэбу руху, каторага вымагае жывы арганізм. Гэты рух чалавек і жывёла выяўляюць у гульнях.

Найбольш аддаецца гульням чалавек і жывёла ў сваій моладасці, бо ў гэтым часе расьце і развіваецца арганізм, патрабуючы многа руху. Пад старасць німа ўжо такой ахвоты да гульняў, бо арганізм ёсьць тады саўсім раззвіты і не вымагае столькі руху.

Аднак, калі ня будзем рухацца, дык і раззвітая мускулы могуць аслабець, а нават і цалком загубіць сваю дзейнасць.

Дык вось дзеля развою нашага арганізму, дзеля падтрымання дзейнасці ўсіх нашых мускулаў патрэбны нам рухавыя гульні і ігры, каторыя ёсьць натуральны гімнастык цела і духа.

Дзеля таго, што гульні адбываюцца пераважна на паветры, яны маюць вялікі ўплыў на нашае цела: спрыяюць дыханню, змацняючы гэтым лёгкія; рухі падчас іграў і гульняў змушаюць скuru да большага выдзялення поту, што ёсьць карысным і неадзойным для здароўя. Вочы нашыя адпачываюць, гледзячы на ўспакайвающую зялёнасць расцінай.

Рухавыя таварыскія гульні і ігры ёсьць найлепшым выхаваўчым сродкам. Тут учаснік вучыцца грамадзкасці, дзеля таго, што ў іграх бяруць удзел цэлія групы гуляючых. Тут ёсьць выйгрыш аднаго выйгрышам цэлае грамады, а гэта вырабляе таварыскасць і ўменьне прытарнавацца да грамады. Тут вырабляеца салідарнасць, гэта значыць—пачуцьцё еднасці і лучнасці; тут учаснік ігры мусіць часта выракацца собскае прыемнасці, собскага пагляду, каб толькі давясці ігру да пэўнае, усім іграком агульнае мэты.

З іграй съцісла злучана дысцыпліна: учаснік ігры мусіць паддавацца пэўным законам і слухаць пры гэтым старшага.

Старшыя, выбраныя да ігры могуць тут выяўляць свае кіраўнічыя здольнасці.

Усё вышэй сказанае ёсьць нішто іншае, як прыкметы грамадзкага жыцьця, дык учаснік ігры набывае гэтых прыкметаў, вырабляючыся на добра грамадзяніна.

Апрача ўсіх вышэй сказанных прыкметаў, каторыя даюць таварыскім рухавым іграм першае месца ў фізычным выхаванні, трэба адцеміць і тое, што ігры ёсьць тормазам азьвярэласці і завадыяцтва, што ёсьць у кожнага мужчыны дзеля прыроджанага яму баявога інстынкту, які праз выхаванье ёсьць быццам прыдушаны, але пры кожнай да гэтага спакусе выяўляеца.

У таварыскіх іграх учаснік іх вычэрпывае надмер энэргіі свайго баявога інстынкту, а грамадзянства мае спакойнага і добра грамадзяніна.

Калі хлапец ёсьць бяз ніякага дагляду, бяз добра грамадзянства і бяз выхаваннія, дык яго баявы інстынкт будзе шукаць выхаду ў розных авантурах, у непаслухмяннасці да ўстаноўленых грамадзянствам закону, адным словам станецца разбойнікам, злодзеем.

Нам Беларусам у фізычным выхаванні трэба зьвярнуць увагу перадусім на ігры і гульні, бо нам, больш як каму, патрэба дысцыплінаваных грамадзян, каторыя-бы патрапілі пасъвяціць сваё собскія эгайстичныя пагляды—пераконаныні для агульнага дабра Бацькаўшчыны.

Шукаючы іграў ня трэба далёка аглядатца: Народ наш мае іх вельмі многа.

Пашыя народныя гульні і ігры не ўступаюць іграм іншых народаў, а нават прад многім могуць пахваліцца.

Ул. Казлоўшчык.

## Коопэрацыя ў беларускім жыцьці.

Галоўная прычына, чаму Беларускі народ знаходзіцца ў такім цяжкім эканамічным палажэнні, крыеца ў яго неарганізаваннасці. Замест моцнай, масавай арганізацыі, пануе дэзарганізацыя, кожны жыве паасобку. А гэтае расьцягрушанае жыцьцё ніколі ня вызваліць нас з кайданаў беднасці і нядолі, хаця паасобныя адзінкі і будуть мець той ці іншы дабрабыт. Усё гэта мы добра разумеем, але на жаль, мала клапоцімся, каб пакіраваць сваё жыцьцё ў рэчышча арганізаваннасці. Тымчасам, калі мы паўзіраемся на жыцьцё заходня-эўропейскага грамадзянства, то знайдзем вялізарную рожніцу між нашым гаротным жыцьцём і іхнім, хаця быў час, калі і ў іх панавала бядота і галіта.

Дабрабыт нашага найбагацейшага селяніна будзе ў іх выглядцаць нязначным.

Такая вялізарная рожніца між нашым беларускім жыцьцём і заходня-эўропейскім тлумачыцца тым, што сваё жыцьцё тамашнє грамадзянства ўжо гадоў каля 70 пачало будаваць ды усьцяж будзе на падвалінах арганізаванага, хаўруснага, творчага супрацоўніцтва, інакш кажучы на прынцыпах кооперацыі. Пахваліца гэтым нашае грамадзянства, нашае сялянства ня можа.

Ідэя кооперацыі, або супольная, хаўрусная праца сярод нас пашырана слаба. Сярод нашага грамадзянства, асабліва вясковага, яшчэ і сёньня тримаецца погляд на кооперацыю, як на нешта такое, без чаго можна лёгка абысьціся. Аднак пара ўжо адкінуць на бок усе гэтыя погляды, што перашкаджае нам будаваць сваё жыцьцё на прынцыпах кооперацыі.

Перш-на-перш кооперацыя ў нашым беларускім жыцьці шляхом тварэння рожных коопэратыўных устаноў значна падымае наш эканамічны дабрабыт—аснову ўсяго нашага жыцьця, назаўсёды забясьпечыць нас ад эксплатацый рожных прыватных гандляроў, перакупшчыкаў і інш. Той лішні грош, які пераплачваем мы гандляром, пойдзе на культурна-ас্�тынныя мэты, а такжা створыць свае крэдытныя таварысты, дзе знайдзем грош у трудную мінуту.

Апрача гэтага, кооперацыя будзе мець вялікі ўплыў і на маральны воблік нашага грамадзянства, асабліва моладзі. Прыцягіваючы нас да працы, асабліва маладое вясковае грамадзянства, кооперацыя прывучыць нас да сумленнай, адказнай працы, да арганізаванага жыцьця, што так патрэбна нашай моладзі ў сучасны мамэнт, да салідарнасці, прывучыць разам весяліцца, сумаваць, разам бараніць свае інтарэсы.

Праз кооперацыю беларускае грамадзянства, як арганізаванная адзінка, здабудзе сабе ўсе грамадзкія і палітычныя права. Агулам кажучы, кооперацыя паможа нам пры нашай беднасці, малазямельлі заваяваць тое, што дае багатым людзям капітал. Самае-ж галоўнае, што можа даць Беларускаму Народу кооперацыя, дык гэта важную дапамогу ў той барацьбе за свае нацыянальныя і сацыяльныя права, за якія ён вядзе сяньня гэйройскую барацьбу.

Беларуская моладзь! Ты авангард свайго народу,— будзь правадніком коопэраторыўнай ідэі ў нашым жыцьці! Гуртуйся сама каля коопэраторыўных арганізацый, намаўляй, паддавай ахвоты да гэтага і старэйшаму грамадзянству!

К. Матусэвіч.

## З тайніцы прыроды.

Цар зямлі і жывёлаў, карона творчасьці Божай на зямлі, чалавек, вялізарнымі телескопамі хocha пазнаць сьветы, што знаходзяцца ад яго на мільярды кілямэтраў, або мікраскопамі ў 300—500 разоў павялічвае звычайным вокам нявідомую жывёлінку, каб яе ўбачыць з макавае зернятка. Многа ён чаго пазнаў і даведаўся, а многа чаго асталося яму загадкай дагэтуль незразумелай...

Хто ж з нас ня чуў аб хваробе трасцы (*Malaria*), якая перайшла нават у пагаворку? Вось-жа гэту хваробу зналі дзьве тысячи гадоў жывучыя перад намі Грэкі і Рымляне. Ведалі яны толькі тое, што яна найчасцей паяўляецца ў балоцістых і нізкіх ваколіцах, але чаму гэта так было, аставалася для іх загадкай. Час ішоў, а людзі ўсьцяж ламалі галовы над апошнім прычынай гэтай хваробы.

Лічно 1880 г. вучоны францускі Лявэрэн адкрыў, што хваробу гэту параджае паразіт (такая жывучка), каторага назваў ён *Plasmodium malařiae*. Але ізноў загадкай асталося, як гэты паразіт даставацца ў людскую кроў. І вось 17 гадоў таму выяснянілі гэту справу другім вучоным (*Ross i Grassi*), што паразіта малярыйнага з хворага людскога арганізму пераносяць самкі спэцыяльнага гатунку камароў (*Anophèles claviger*). Самкі, бо ім патрэбна кроў для сваіх зародкаў. Сядоюць яны на хворага на трасцу чалавека і ссуць кроў з заразкамі; як гэтыя заразкі дасталіся ў чалавечы арганізм а першы раз — навукай ня выяснянена. Гэтыя апошнія разраджаюцца як у целе чалавека, так і ў целе камара. Адзін камар можа ў сабе насіць некалькі дзесяткаў тысяч такіх малярыйных заразакў. Сядоючы на чалавека і кусаючы яго, камар ізноў упускае у чалавечы арганізм паразітаў, якія дылей там пачынаюць размнажацца. У часе гэтага працэсу ў чалавека падымаецца гарачка да высокай тэмпературы. Наогул заразкі раскладаюць чырвоныя целкі крываі і чалавек становіцца малакроўным (*anemja*), хірлее і паяўляецца ў яго трасца.

Вылечыць гэту хваробу даволі трудна; а часта саўсім немагчыма; найлепш перанісьціся з нізін у вышэйшыя мяісцавасці, напр. у горы. Проці трасцы ці малярыі ў розных краях падаюць розныя спосабы. Перадусім падымаюць барацьбу проці камароў.

І так у Італіі, дзе вельмі многа людзей на гэту хваробу хварэюць, прапануюць заліваць балоты газай, каб здохлі зародкі (яйкі) камароў малярыйных.

Паслы там у парлямент, так як у нас зямлю і родную мову ў школах і съвятынях, прыракаюць выбаршчыкам, што будуть змагацца з малярыяй.

У Амэрыцы радзяць (і робяць так патроху) капаць у балотах глыбокія равы і развадзіць у іх карасяў, якія паядаліб які камароў малярыйных і такім чынам не пашыраласяй трасца.

Немцы гадуюць кожаноў, бо яны масова пажыраюць камароў. А большавікі забіваюць соў, бо яны дзяяруць кожаноў, якія як сказана, сваей чаргой зъядаюць камароў.

У нас найлепш высякаць і асушаць балоты, дык будзе і зямля для земляроба і згінуць камары малярыйныя.

Але вось ёсьць другая хвароба: паралюш паступовы (*Tabes dorsalis*), якую дагэтуль няма спосабу вылечыць. Аднак заразкі яе ня могуць выдзержаць гарачкі, якую мае чалавек хворы на трасцу. Дык хворых на паралюш паступовы заражаюць у адумысловых лякарнях на трасцу; заразкі паралюшу і сама гэта хвароба гіне, а пасля вылечываюць з трасцы.

Гэтак вось ходаецца чалавек з няпрыхільнімі зъявішчамі прыроды. Нешта ўжо знае з яе тайніцы, а многа, многа асталося йшчэ даведаці!

Я. М.

## „Вучнеўскі Звон“ пры „працы.“

Як ведама, пад рэдакцыяй дырэк. Беларускай Віленскай Гімназіі выходзіць часопіс „Вучнеўскі Звон“ і завецца органам вучнёўскай моладзі тэй-же гімназіі. Мэта гэтай часопісі, як відаць з яе зъместу — разъбіваць беларускую незалежніцкую народную моладзь, што гуртуеца калі часопісі „Шляху Моладзі.“

У нумары 2 гэлага „слаўнага“ „Звону“, ня гледзячы на тое, што яе пішуць быццам самі вучні, спатыкаем такія рэчы, ад якіх валасы на галаве становяцца. Відаць камсамольцы перамяшаліся з фашистамі, каб супольнымі сіламі змагацца з усімі беларускімі.

Вось-ж а ў гэтай стацыі, аблаяўшы ўсю беларускую моладзь за яе „духове аплытчэнне“ (а як-ж!) „вучні“ прыпісываюць нам знаёмасць толькі дэдукцыйнай мэтоды, а гэта за тым, што сярод супрацоўнікаў „Шляху Моладзі“ ёсьць так-жэ і студэнт багаслоўя. Ня ведаюць яны аднак, што апрача індукцыі, дэдукцыяй карыстаюцца ня толькі багасловы, але так-жэ і прыроднікі, калі яны хочуць свое выснавы, здабытыя індукцыяй, праверыць усыстэматызаваць.

Тыяж „вучні“ ў тэй-же стацыі прыпісалі нам „аплëвыванье“ Есеніна, нядайна памёршага расейскага паэта, якога, як кажа „вучань“ „читае і цэніц уся сучасная інтэлігенцыя.“

Вось-жя пляваць на Есеніна, ані на нікога мы нават і ня зьбіраліся, гэтую мэтоду пакідаем „вучням“ беларускай гімназіі, а высказывацца ад імя ўсей сучаснай інтэлігенцыі рызыкоўна і не разумна, пры tym трэба ведаць, што ў Есенніна (выданье поўнае, бальшавіцкае) ня ўсё і ня кожнаму (асабліва моладзі) варта і можна чытаць.

Пісакі „вучнёскай“ часопісі, праўда, дужа цьвёрды ў tym, што вычытаюць у падручніках і дужа гневаюцца на нас, калі мы да даных падручніковых адносімся крытычна. Яны напрыклад пэўны, што ў Верхнянску крайняя тэмпэратура 69, а нават і 70 градусаў холаду, бо так напісаны ў падручніках і лаяць нас на чым съвет стаіць за тое, што мы да гэных лічбаў адносімся крытычна. Дык няхай-жя будзе ведама „вучням“ „Вучнёўскага Звону“, што крайняя тэмпэратура ў tym Верхнянску — 67,8°. Так кажа „Podręczny słownik geograficzny“ 1925—7 і „Illustrowana Encyklopedia Trzaski, Ewarta i Michalskiego“, кончыўшая выходзіць год два таму.

Ды ня спосаб пералічыць усіх брэдняў і часта звычайных гадасцяў, скіраваных проціў нас у „слаўным“ „Вучнёўскім Звоне.“

Ну што-ж—як зайграюць, так і скачуць!

Мы аднак пэўны, што огул моладзі Віл. Бел. Гімн. з агідай ад сябе адапхне нашэпты лякаёў і пойдзе чэснай беларускай народнай дарогай разам з усей беларускай моладзяй.

Z.

## Літэратурны аддзел.

### ШЛЯХ МОЛАДЗІ.

Глядзіце! Шлях Моладзі прости —

Мы съмела ўсе пойдзем за ім,

Хоць можа ён будзе цярністы,

Хоць бура спаткае — ўстайл!

Для нас ён тэй зоркаю будзе,

Што ўсіх да збаўленыя вядзе

І моладзь уся за ім пойдзе,

Ня зблудзіць ніхто і нідзе.

Мы доўга і так ўсе блудзілі

У цемры па съцежках чужых,

Зблудзіўшых нас часта кідалі

На зьдзекі ў вастрогах сырых.

Цяпер-жя шлях прости мы маєм,

То моладзі нашай ёсьць Шлях,

Прызыву айчыны чакаем,

Народны паднімем свой съязг.

Дык Моладзі Шляхам ідзіце,  
Айчыны забранай сыны,  
З цямноты Яе вызваляйце,  
Бо даўна ўжо клічуць званы!  
Леанід з пад Вішнева.

### УСТАНЬ, РЫЦАР СЛАЎНЫ!!

Распутай Пагоню,  
устань, рыцар слайуны,  
вазьмі у далоню  
наш гэрб, съяг дзяржауны.

Акрый гэтым съягам  
Пакутну Старонку  
Й ляці роўным шляхам  
за доляй ў дагонку.

Ляці, на спыніся,  
стаўляй ўсіх на ногі,  
каб зараз ўзяліся  
наладзіць нарогі.

Нарадзіць нарогі  
і ехаць у поле  
араць ўсе адлогі  
і чысьціць з куколя.

І сеяць на плоднай  
зямельцы зярняты,  
каб кожны быў ў Роднай  
Старонцы багаты.

Ул. Казлоўшчык.

### ДА ШЧАСЛЬВАЙ ДОЛІ.

Ах, ты доля, шчасльвая доля!  
Ах, куды ты ад нас уцякла?!  
Без цябе сэрца сохне ад болю,  
Бяды смуткам душу спавіла.

Льюцца сълёзы з вачэй бязупынку,  
Льюцца сълёзы буйныя, як град,  
Прыдзі, доля, да нас на хвілінку,  
А з нас кожны з цябе будзе рад!

Прымем цябе мы тут, як царыцу,  
З хлебам, соляй, крынічнай вадой,  
Прыдзі, доля, на нашу зямліцу  
Разлучаць наз з тым горам-бядой.

Прыдзі, просім цябе, прыдзі толькі,  
Прыдзі, міная доля, хутчэй!  
Загаі нам у сэрцы ўсе болькі,  
Абатры нашы сълёзы з вачэй!

Т. Кучка.

## С К А Ж Э Ц Е.

Ах, родна старонка,  
Пакутна мая,  
Крыавай рукою  
Ты съпісана ўся.

У крыўдзе і ў зьдзеку  
Ты бедная съпіш,  
Да сълёзаў — уціску  
Бяз руху ляжыш.

Куды не паглянеш:  
Магілы — крыжы,  
Ну проста за імі  
Жывы сам ідзі.

Зкажэце вы людзі,  
Скажэце вы мне,  
Калі зло мінеца  
І ў процыму спадзе,  
Яснае сонца  
Калі заблішчыць,  
Свабода над краем  
Майм загудзіць,  
І праўда пагляне,  
Народ ажыве  
І родная ніва  
Уся зацьвіце?...

**Малады Дубок.**

## УСТАНЬ-ЖА, БРАТ!..

Устань-жа, брат, з сваей няволі,  
Устань і съкінь з сябе той сон,  
Што ўжо намучыў це даволі...  
Устань і зынішч, бо збрыдзеў ён.

Прыгледзіся, брат, на съвет вачымыа —  
Агні гараша ужо для нас,  
Свабода дзъверы нам адчыне —  
Устань-жа, брат, бо ўстаці час!

Устань-жа, брат, бо будзе позна! —  
І зынішч, скрышы бяду і зьдзек  
Цябе хоць злыхні сочаць розна,  
Ды ты-ж ня быдла — чалавек!

Устань-жа, брат мой Беларускі,  
Займі жыцьцёвы свой пасад,  
Хай злыхні знаоць, што дар Боскі  
Нам даны ўсім — устань-жа, брат!  
Устань-жа, брат — парві ты путы,  
Бо усьмяхаецца ўжо май —  
Скрышы ты гора і пакуту —  
Пара даўно... ўставай, ўставай!...

**Антон Бедны.**

## ВЯСЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ.

Зъвінела каморачка зъвінела,  
Дзе малада дзвіца сідзела (2 разы)  
Вялікую думушку думала.  
Ой ні аддай ойчэнька ты міне,  
Перабуду зімушку я ў цібе.  
А як цібе дочэнька ні аддаць,  
Наехалі госьцікі, хочуць узяць.  
Папускалі коні ў вішнёў сад,  
Няхай тыя конікі паходзяць,  
Зялёную рутаньку пабродзяць,  
Зялёная рутанька жоўты цьвет,  
А ўжо табе дзвіца дваццаць лет.  
Прыедзь, прыедзь ойчэнька з касою,  
Скасі маю рутаньку з расою.  
Прыедзь, прыедзь братэнко з вазочкам,  
Зьбяры маю рутаньку з пясочкам.

Запісаў у Ваўкавышчыне М. Сарока.

## ЗІМЯ.

Ты зіма мая, маразяня,  
Змарозіш мяне, мяне моладу.  
Ня так мяне моладу,  
Як майго дружка з паходу ідуchy.  
З паходу ідуchy, машыруочы.  
Машыруочы, каня вядучы.  
На яго коніку плетні плятуцца,  
На яго галоўцы кудрачкі ўющца.  
За яго малойца дзвечакі б'ющца.  
Ой пайду я на рынак, на рынак гуляць,  
На рынак гуляць, коніка купляць.  
Ой куплю я каня, каня агярца,  
Каня агярца для свайго айца.  
Для сваей матулі белу кашульку,  
Для свайго брацяткі—аструсянькі меч.  
Для сваей сястрыцы руцяны вянец,  
Для сваей міленькай шаўковы плацец.

Запісаў Антон Янкоўскі са слоў  
Стэфановічышкі ў в. Адамчукі.

## ПУШЧУ Я ПАВУ.

Пушчу я паву па Дуняёчку,  
А я сама пайду па беражочку,  
Ды ці ня увіджу таткавы сені.  
Хоць і увіджу, там мне ня быші,  
Мне там ня быші, з таткам ня жыці.  
Новыя сені не падмятаци,  
Цісовыя сталы не засыцілаци,  
Залатыя кубкі не наліваці,  
Таткавых гасьцей не частаваці.  
(Народная песня, зап. С. М. у м. Казяны).

## Пачатак вясны.

О, вясна, вясна, колькі-ж ты радасьці нясеш для нас!

Такімі славамі спаткаў вясну стары Габрусь, седзячы на прызыбе пад старэнъкай хаткай, якая ўжо чуць трymалася ў паветры і чакала таго хуткага часу, калі ёй трэба будзе развітаца з старым Габрусём.

Аб чым стары Габрусь думаў, седзячы на прызыбе — ніхто ня ведаў, толькі можна было дагадацца, што ён сумаваў па сваёй моладасьці, каторая так хутка праляцела.

Бывала, як быў ён малады, дык цэлая вёска грымела. Заўсёды весяліў ён моладзь: ці на вячорках, ці гдзесь на полі пры працы, — усюды нёсься яго голас і яго слава. А цяпер заціхла ўсё, як быццам замёрла... Як толькі зямелка азяхалася пасьля доўгае і цяжкае зімы, Габрусь выходзіў на поле і працеваў ад цёмнага да цёмнага. А цяпер старасьць — ня радасьць...

Скора думка за думкаю прабягалі ў старога Габруся. І вось раптам пачуў ён кryк жураўлёў, якія доўгімі шнурамі цягнуліся з выраю ў свой родны край.

Бо кожнаму, як чалавеку так і птушкам свой край наймілейшы, найдараежшы і найвясялейшы... Цяпер стары Габрусь ня съцерпіў і сълёзы пацяклі з вачэй. Спусьціў галаву ніжэй, падпёрся рукою і так доўга, доўга сядзеў ён і аб нечым думаў.

А сонейка што-раз усё мацней і мацней прыгравала. Мушкі і камаркі пачалі гудзець каля съценак хаты быццам цешыліся, што сонейка паказала съвету свае прыгожанькія коскі.

Кryк і гоман на сяле разносіўся ад малых дзетак, якія пасьля доўгай зімы павыпаўзалі як мурашкі з турмы — хаты і любуюцца гэтым вяснявым цяплом.

Ручаёчкі што-раз мацней і мацней чурчэлі і цяклі гдзесь у бязъмерны прастор... А там далей віднелася рака — Бярэзіна. За ракой цягнуліся абшары палёў з нерастаўшымі яшчэ палоскамі сънегу...

Ачухаўся стары Габрусь. Сонейка ўжо звярнулася з паўдня і пачало слабей грэць. Стары Габрусь памаленьку ўстаў, пацягнуўся пару разоў, уздыхнуў цяжка і павольна пайшоў у сваю старэнъкую хату.

Але мала яму прышлося любавацца гэтай вясной — у пачатку мая, на горцы за вёскай віднелася съвежая маліка старога Габруся!

Я. Б.

## Лісты.

ПАТРЭБА СВАЕЙ БЕЛАРУСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ.

**Пархвенаўская гм.**, Дзін. пав. У той час, як у ва ўсей Заходній Беларусі моладзь бярэцца да працы на родным нацыянальным загоне — будзячы съведамасць сярод старэйшых і ўзгадоўліваючы падрастаючае пакаленьне ў духу нацыянальным беларускім і гэтым проціўстаўляеца поленізацыйным упливам, — у нас зусім іншае. Моладзь, прайшоўшы польскую школу — скорая толькі да выпівак, бояк і рознага глупства.

Відзячы гэтакі стан нашай моладзі, як груганы на падліну сунуліся на яе польскія вучыцялі, арганізууючы „Кољу Młodz. Wiejskiej“. З кожным месяцам то там то сям у нашай гміне паўстает „кола“.

Цэль іх — падняцьце роўня ўмысловага і збагачэннага маральнае і матэр'яльнае. Гэта па славах статуту. Сапраўдныя-ж цэлі выключна поленізацыя.

Дык лепшыя адзінкі, інстынктуючы адчуваючы пагрозу ад гэтых „колаў“, уцякаючы ад працы, ад дзейнага ўчастця ў жыцці колаў.

Дык трэба неадкладна тварыць свае родныя арганізаціі моладзі, якія толькі і змогуць выканаць тыя заданыні, якія ў польскіх арганізацыях ёсьць толькі параванам, фігавым лістком, за якім крыеца агідная сапраўднасць.

Дык да працы покі сэрца б'еца!

B.

### УЦЯКАЮЦЬ З ПОЛЬСКИХ КОЛАЎ.

**В. Вялікая Бухаўшчына**, Нясьвіскага пав. Моладзь нашая, будучы нясьведамай і наслухаўшыся розных агітатаў, якіс час лезла проста, як кажуць, у польскую арганізацыю „Кољу Młodzieży Polskiej“. Аднак у меру таго, як пачало старэйшае грамадзянства ўсьвядамляцца і моладзь зразумела, што ёй гэтыя чужыя колы нічагусенкі добра га не дадуць і пачала адтуль уцякаць. Калі-ж дзе ў такіх колах моладзь наша і астaeцца, жаднае дзейнасці не прайдзе.

Бачачы гэта, польскія агітатары пачалі арганізаваць ужо новае „Koљo Kobiet Wiejskich“.

Агітатары прадусім заманьваюць у свае „кољы“ дзяўчат абыцанкамі, што шмат чаго навучаць іх. Канец-жа канцоў астaeцца гэта ўсё пустым словам і больш нічога. Як прыехала інструктарка, дык першы раз пайшлі ўсе паслухаць, але ніхто нічога не разумеў, бо яна гаварыла чужой польской мовай. Далей больш ніхто не пашоў і інструктарка ня мела што рабіць.

Гэта гаворыць за тым, што мы павінны тварыць свае беларускія арганізацыі, бо чужыя сапрауды нічога нам не дадуць.

### Зорка.

#### ПАРА КІНУЦЬ ПІЦЬ ГАРЭЛКУ!

**М. Жыравіцы.** Слонімскага пав. Чытаючы ў „Шляху Моладзі“ аб жыцьці вясковае моладзі, я цікавіўся пазнаць жыцьцё молодзі мястачковое. Аднаго разу пайшоў я на вечарынку, прасядзеў там нават доўгі час і ўцешыўся бачучы, што моладзь цвярозая, зусім спакойна і прызываіта гуляе. Аля вось калі рушыў я ісьці да хаты, убачыў у дзвярэх брыдкі, образ Двух маладых хлапцоў, не раўнуючы як жывёліны, проста ракам, як, кажуць, лезлі ў хату. Цвярозыя, літуючыся памаглі ім уваісьці і пасадзілі на крэсла. Яны аднак не сядзелі спакойна і пачалі біцца. Бачачы гэта тыя самыя, каторыя памагалі ім уваходзіць вывялі іх з вечарыны і завялі дамоў спаць.

Дарагая моладзь, стыдна нават падумаць аб такіх рэчах. Пара ўжо, даўно пара стаць на добрую дарогу! Трэба кінуць піць гарэлку, марнаваць гроши, здароўе!

Мы маём свае арганізацыі, свае часопісі, каторыя патрабуюць падтрымання і да каторых мы павінны належыць, дык трэба замест таго, каб п'янстваваць, ахвяраваць што на агульную грамадzkую мэту.

Зробім мы гэта нават выпісваючы і чытаючы свае беларускія кніжкі ды часопісі, як „Шлях Моладзі“ ды інш. а гэтым самым навучымся жыць.

Пара апамятаўца.

**Жыравіцкі.**

#### З ЖЫЦЬЦЯ НАШАЙ МОЛАДЗІ.

**В. Гаравыя, з. Карчы і Пабяржыні,** Браслаўскага пав. Моладзь гэтых трох названых мяйсцавасціцяў часта ладзіць вечарыны, на каторых зьбіраецца шмат моладзі сваей, а так-жа прыходзяць і з суседніх вёсак.

На вечарынах моладзь, асабліва дзяўчата, пяюць свае беларускія песні і прыпейкі.

Хлопцы дык мала пяюць, бо часу ня маюць, ім „трэба“ выпіць прышоўшы на вечарыну, а тады пабіцца. А калі пяюць якія песні, дык прынесеныя з польскіх казармаў. Ка-лі паслушаеш іхныя сълевы з перакручваньнямі словаў, дык съмешна і жудасна робіцца на сэрцы.

Пара ўжо ўзысьці на добрую дарогу, узяцца за культурную працу! Выпісаць добрую газэту і кніжку, за праціўнага гроши, і сабраўшыся пачытаць ды навучыцца палюдзку жыцьці! Залажыць Гурток Бел. Інстытуту Г. і К., ладзіць свае беларускія спектаклі, а не хадзіць на панская і асадніцкая прадстаўленьні ў Замоша!

**Карчоўскі.**

## АБНАВІЦЦА ТРЭБА.

**в. Кокошыцы, Слонімскага пав.** Прышлося мне пабываць у Слонімскім павеце. Ішоўшы дарогаю, я спаткаў чалавека з вёскі Какошчыцы. Мне зацікавілася ведаць, як жыве вясковая моладзь, я пачаў яго распытаць. Ох, —кажа — кепскія цяпер часіны насталі.

У 1929 г. было ціха, быццам у тым лесе густым, што стаіць недалёка вёскі за вазярком у даліні.

Нядайна ў нас залажылі беларускую бібліятэку, ладзілі спектаклі, вечарыны, складалі дэклерацыі на родную беларускую школу, на вечарынах съпявалі беларускія песні і ўсе думалі, што наша Беларусь калінебуць стане вольнай. Але цяпер усё папсулася, пайшло ўсё да горшага. Дык час апамятаца і ўзноў лепшае жыцьцё наладзіць.

**Непакорны.**

## КАЛІЖ МЫ НАВУЧЫМСЯ ЖЫЦЫ!

**в. Гірбеняты, Валожынскага пав.** У нашай вёсцы перад самамі запустамі адбылося вясельле.

На гэта вясельле сабралася многа моладзі з вёсак: Войштавіч, Алянава і Шальцін. Зразу відаць было, што да добра гута тут ня дойдзе. Як прыказка кажа: „гдзе сем няняк, там дзіця бяз носу,” так і тут...

З пачатку гулялі як і трэба было, а пасля началі біцца.

З вёскі Алянава хлопцы больш разумнейшыя, дык пайшлі да хаты, а хлопцы з іншых вёсак напалі на хлопцаў жывучых у в. Гірбенятах і зьблілі іх. Б. Матусавага, Ю. Клачковага і Б. Стрэлявага так моцна пакалечылі, што трэба было адвесці іх да дохтара ў Вішнева.

Вось да чаго дайшла моладзь! Самі ня ведаюць, што робяць.

Дык пара ўжо разуму набраць у сваю слабую мазгаўню!

**Хроніка.**

Т-ва Беларускай Моладзі „Будучыня.“ 17 г. м. закладчыкі Т-ва Беларускай Моладзі „Будучыня“ падалі ўжо другі раз у Віленскае Гарадзкое Староства статут Т-ва, паправіўшы яго і застасаваўшы §§ 10 і 11 да вымогаў абавязуючага б арт. Ген. Кам. Усх. Зям.

Святкаванье 12-х ўгодкаў Абвешчаныя Незалежнасці Беларусі. У аўторак 25 г. м. прыпадаюць 12-я

ўгодкі Абвешчаньня Незалежнасці Беларусі. Беларускае грамадзянства зьбіраецца гэтае вялікае съвята належна ад-съяткаваць. І так у Вільні ў гэты дзень а гадз. 10-ай у касьце съв. Мікалая будзе адпраўлена ўрачыстасць набажэнства, паслья а гадз. 12 будзе так-жа адпраўлен малебен у царкве съв. Мікалая (Вялікая вул. 30). Вечарам-жа а гадзіне 6-ай у салі Гандлёва-Прамысловага Клюбу (Міцкевіча 33) Беларускі Нацыянальны Камітэт ладзе ўрачыстую акадэмію, дзе прачытае лекцыю кс. В. Гадлеўскі, выступаць будзе хор і салісты. Уваход на акадэмію вольны (бясплатны).

**Беларускі Нацыянальны Камітэт.** 2 г. м. адбыўся сход Бел. Нац. К-ту. Старшынёй сходу быў сэнатар Рагуля, сэкрэтаром М. Пецюкевіч. На сходзе апрача справаздачы і прыніцця новых сяброў К-ту быў прыняты Рэгулямін Беларускага Нац. К-ту. Паслья гэтага абгаварваліся справы: съяткаваньня Абвешчаньня Незалежнасці Беларусі, юбілей Вял. Князя Літоўскага Вітаўта, справа праваслаўнага Сабору, справа прасьледаваньня беларусаў маскоўскімі камуністамі ў Усходній Беларусі і справа выбараў у Сойм у Лідзкім вокрузе, каторыя Найвышэйшы Суд скасаваў з прычыны пратэсту Блёку Нацыянальных Меншасцяў (№ 18). Справа выбараў, каторыя ўжо назначаны на дзень 25 траўня с. г. даручана як і іншыя прэзыдыуму К-ту. На наступны год выбраны ў прэзыдыум К-ту сэнатар В. Багдановіч, як старшыня, 1 віцэ-старшыня пасол А. Стэповіч. 2. — пас. Ф. Ярэміч, сэкрэтар Я. Пазьняк, скарбнік сэнатар Рагуля, кандыдаты — студэнты Т. Куніцкі і Ф. Леўша. Моладзь згуртаваную каля час. „Шляху Моладзі“ рэпрэзэнтавалі Я. Багдановіч і Я. Найдзюк.

**„Пагоня“.** Пад гэткім загалоўкам беларуская моладзь у Рызе (Латвія) пачала выдаваць беларускую часопісъ. Да гэтуль вышаў № 1. Часопісъ агулам робіць уражаньне дадатнае. Шмат там спатыкаем маладога ідэалізму. А ў нашыя зматэр'ялізаваныя часы гэта вялікая рэч. Не забываймо, што да лепшага жыцьця чалавечтва вядуць іменна ідэалісты, а не матэр'ялісты.

**Канфіската „Беларускай Крыніцы“.** У гэтым месяцы быў сканфіскаваны № 8 „Бел. Крыніцы“ за стацыю „Польска-беларуская палітыка“ і № 10 за стацыю „Сонці стогн.“

**Суд над Рэдактарам Я. Пазьняком.** 17 г. м. у Віленскім Акружным Судзе разглядалася справа рэдактара „Беларускай Крыніцы“ гр. Я. Пазьняка за зъмяшчэнье ў № 56 „Беларускай Крыніцы“ артыкулу „Выезд з Прагі гр. Шэдівага“, каторы ўлады адміністрацыйная сканфіскавалі. Суд, разгледзіўши справу, рэдактара гр. Я. Пазьняка апраўдаў.

**Протэстатыйная веча** супроць уціску беларусаў у Ўсходній Беларусі пад панаваньнем маскоўскіх камуністаў, было наладжана беларускімі студэнтамі ў памешканні Беларускага Студэнскага Саюзу ў Вільні, Віленская 8. 18 сінёжня: на вечы некалькімі студэнтамі беларусамі былі зроблены даклады, характэрныя сучаснае палажэньне ўва Ўсходній Беларусі і вынесены рэзалюцыі супроць уціску.

**Арышт Якуба Коласа.** Нядайна газэты падалі весткі аб арышце аднаго з найвялікшых беларускіх народных паэтаў Якуба Коласа, пражываючага ў Менску. Весткі гэтая аднак няпэўныя.

**69-я ўгодкі съмерці Тараса Шевчэнкі.** Тарас Шевчэнко — гэта вялікі ўкраінскі паэт, прарок і мастак, сын беднага селяніна. Жыў ён у часы, калі ўсе дрыжалі перад сілай маскоўскіх цароў, праз каторых ён быў вязнены, ссыланы ў Сібір за працу для сваей Бацькаўшчыны Украіны. 69 гадоў таму назад Тарас Шевчэнко памёр, але яго творы, яго праца, яго слова прарочыя зрабілі тое, што з кожным годам памяць аб ім сярод украінскага народу ўсьцяж становіцца жывейшай.

Украінскае грамадзянства кожны год вельмі ўрачыста съвяткуе гадоўшчыну яго съмерці.

Вось-жа ўкраінскія студэнты, што вучаща ў Вільні і са-рганізаваная ў Кружку Студэнтаў Украінцаў 8 г. м. такса-ма ладзілі канцэрт-акадэмію, пасъвячаную 69-м угодкам съмерці Тараса Шевчэнкі, на якім выступаў з прамовай па-сол а. пралат Куніцкі, прыехаўшы з Львова, у прыгожых словаҳ рысуючы дзеянісць і значэнне Тараса Шевчэнкі. Пасъля пяяў хор і салісткі, а так-жа вельмі прыгожа іграў на бандуры, народным украінскім інструмэнце, бандурыст—украінец К. Місевіч.

На канцэрце апрача ўкраінцаў было многа беларусаў, ліцьвіноў, а нават і палякоў. Уражанье вельмі дадатніе.

**Пасол а. пралат Куніцкі ў Касьцеле сьв. Мікалая.** Будучы у Вільні ўкраінскі пасол а. пралат Куніцкі 9 г. м. у касьцеле сьв. Мікалая у tym часе, калі адбываецца набажэнства для беларусаў, адправіў набажэнства паводле трэка-кат. абраду і сказаў казаныне па ўкраінску. Хор касьцельны ў часе набажэнства пяяў беларускія рэлігійныя песні.

**З Польшчы.** У вялікшых местах Польшчы як Варша-ва, Лодзь і інш. з прычыны вялікіх падатковых налогаў, купцы страйкавалі і пратэставалі не адчыняючы зусім скля-поў у працягу цэлага дня.

— З прычыны таго, што Сойм выразіў недавер для мін. Прыстара, цэлы ўрад Бартля падаўся ў адстаўку. Новы ўрад Прэзыдэнт даручыў утварыць маршалку Сэнату Шыманскаму.

**З заграніцы.** Нямеччына з Польшчай падпісала гандлёвы дагавор. Як пішуць газэты, Польшча ў спорных справах гэтага дагавору зрабіла значныя ўступкі.

Папа рымскі, а так-жа і іншае духавенства афіцыяльна выступіла проці рэлігійных прасьледаў у С.С.Р.Р., да гэтага пратэсту прылучаючы і съвецкія арганізацыі бадай усяго съвету. 19 г. м. былі у ва ўсіх касцёлах кат. адпраўлены набажэнствы за прасьледаваных.

— Паміж С.С.Р.Р. і Румыніяй ідзе далей спор за Бэсарабію. Газэты нават пішуць, што з гэтага могуць вынікнуць паважныя падзеі, не выключаючы вайны.

— У Індыі апошнім часам дайшло да паважнага спору паміж правадыром індыйскіх народнікаў Гандім і ангельскім віцэ-каралём. З прычыны таго, што англійцы ня споўнілі жаданняў індыйцаў што да самастойнасьці Індыі, апошнія пагражаяць паўстаннем.

— У Літве памёр вучоны Ёнас Яблонскіс, якога звалі, дзеля вялікіх яго заслугах на полі літоўскай філелёгіі, бацькам літоўскай мовы.

— 7 г. м. Чэхаславація ўрачыста съвяткавала 80-ці лецце свайго прэзыдэнта проф. Тамаша Масарыка, якога вельмі любіць і ўважае за яго працу, паложаную на ніве адраджэння Чэхаславаціі. Называючы яго апосталам дабра і справядлівасці, на што заслужыў ён сваей працай і паступкамі.

— Іўstryяці прэм'ер міністраў Шобэр нядаўна адведаў Italію, з якой Іўstryя падпісала дагавор прыяцельства. Далей Шобэр адведае Нямеччыну, пасля Францыю, Англію і іншыя дзяржавы.

— У Мэксыку (сярэдняя Амэрыка) выкрыты камуністычны загавор проці тамашняга ўраду і дзяржаўнага ладу. З гэтай прычыны ўрад Мэксыку сарваў дыплёматычныя зносіны з С.С.Р.Р., адклікаючы свайго пасла.

— У Амэрыцы паміма таго, што таксама цяжкаватае палажэнне эканамічнае, аднак гандлёвы білянс выказвае вялікія даходы!

— У Румыніі адбыліся нядаўна выбары да самаўрадаў. Вялікую перамогу выказала ўрадавая нацыянальна-сялянская румынская партыя прэзыдэнта міністраў Маню. Трэба адзначыць, што на выбарах праваліліся тамашнія камуністы.

## Усечына.

**Чыка́го**, места ў Амэрыцы, якое цяпер мае мільёны жыхароў, 100 гадоў таму назад мела іх усяго 70.

**Людзкая скура**, як признаюць дактары, мае больш як два мільёны дзюрачак, праз якія выходіць пот.

**Вячэрняе малако** каровы, як признаюць знаўцы, дае больш пажыву, чымсь раняшніе.

**Медзь**, як пішуць вучоныя, была знана ў Эгіпце 7000 гадоў таму назад.

**332 вастротгі**, як пішуць газэты, мае Польшч і ў іх ся-  
дзіць 34.863 вязыні.

У Амэрыцы ў 18 школах уведзёна замест каліграфіі навука пісаньня на машынах.

**10.000 камуністаў** у С.С.Р.Р., як пішупль газэты, забітых за 1929 г. у часе змаганьня з „кулакамі“.

**Ломяць лёд хімічным спосабам**. Нядайна ў Канадыйскім порце Ляўзон, дзе замерз вялікі італьянскі кара-  
бель так моцна, што ня мог рушыць з мейсца, праф. Бар-  
нас у прысутнасці вялікага ліку людзей, ламаў лёд хіміч-  
ным спосабам. Ён пры помочы помпы пусыціў на лёд ручэй  
вынайдзенай ім цечы, з прычыны каторай лёд у працягу  
трох мінут распаўся на дробныя кусочки так, што можна  
было нават ездзіць на невялікіх лодках.

**212 цвякоў у жываце жанчыны**. У м. Лодзі ў шпіталі падчас апарацыі Марціены Бэрнасёвай дахтары знайшлі ў жываце 212 цвякоў дробных і 2 пяціцалёвых якія важылі 555 грамаў. Жанчына гэта глытала цвякі дзеля самагубства.

**Найбольш зужывае паперы** жыхар Злуч. Станай Амэрыкі, бо аж 63 кл. за год, англіец 37 кл., немец 26 кл. Найбольш-жа вырабляеца паперы ў Швэцыі, бо дастаўляе яна аж 50 дзяржавам.

**35 чалавек пад водой**. Нядайна на Сьвірскім возеры ў Сьвянцянскім пав. здарыўся страшны выпадак. Вось-же свадзьба вясельная, якая ехала ў Сьвір, хацела скараціць сабе дарогу і паехала праз слаба замёрзшае возера, ня ўсьпела аднак даехаць паловы і лёд заламаўся, а ўсе ву-  
частнікі вясельля ў ліку 35 асоб разам з коньмі і саньмі ўта-  
нулі. Жывым астаўся толькі вазыніца, які вёз здалёк куфар.

**Вялікі тунэль** Нядайна адчынены валікі тунэль праз Апэнінскія горы для новай жалезнай дарогі, якая лучыць Болівію з Флёрэнцыяй. Тунэль гэты мае даўжыні 18 з па-  
ловай км. Кошт будовы яго, у часе якой страцілі жыцьцё  
65 работнікаў, выносіць 770 мільёнаў ліраў.

## Наша пошта.

П. Стэпулёнку. Гроши атрымалі, „Шлях Моладзі“ высылаем акуратна, дамагайцеся на пошце.

М. Дурэйку. Матэр'ялы атрымалі, дзякуем, зъмесцім у наступным нумары.

В. Скрэбцу. Вершы Вашы да друку не падходзяць, пішэце лепш прозай. Карэспандэнцыю зъмесцім.

В. Пабульцу. Адрас зъмяняем, верш Ваш да друку не падходзіць, пішыце прозай.

Мілевічу. Песьні атрымалі, дзякуем, будзем пакрысе друкаваць.

С. Г. Вельмі добра, што Вы не спалохаліся даносаў і сваю працу вядзеце далей, так і трэба. Пішыце, што ў Вас чуваць, як жыве ваша моладзь.

В. Янкоўску. „Шлях Моладзі“ высылаем і чакаем падпіскі. „Світаньне“ ня выходзіць.

Громаў. Вершы, каторыя Вы прыслалі раней, да друку не падходзяць, гэтыя-ж, каторыя атрымалі нядайна, разгледзім, як падойдуць, дык будзем друкаваць.

Я. Ярмалковічу. З матэр'ялаў скарыстаём у наступных нумарох.

Непакорнаму. Як бачыце, карэспандэнцыю зъмясьцілі, вершы да друку не падходзяць, пішыце лепш прозай з жыцця вашае ваколіцы.

Пушкіну. Верш Ваш зусім слабы і да друку не падходзіць.

Зорцы. Ваш верш да друку не падходзіць, карэспандэнцыю зъмішчаем, што да народных песені і басьняў, дык вельмі добра будзе, калі Вы будзеце запісваць і прысылаць нам да друку, чакаем.

Міколцы-Круцёлцы. Вершы Вашы слабыя і да друку не падходзяць, калі будзеце далей пісаць, то лепш апрацоўвайце іх.

Шмыту. Вершы, каторыя Вы прыслалі, да друку не падходзяць, слабыя, а больш якія маецца, прысылайце, як будзь падходзіць да друку, дык будзем зъмішчачы.

Гэлі Беларусцы. Дзякуем і просім не забываць.

Юнаку. Дзякуем, карэспандэнцыю зъмесцім у наступным нумары, просім пісаць і на далей.

**СЯБРЫ РЭДАКЦЫЙНАЙ КАЛЕГІІ:**

Язэп Найдзюк, Ізабэлля Тумаш і Альфонс Шутовіч.

Рэдактар Мар'ян Пяцюкевіч. Выдавец Янка Багдановіч

Уладыславу Бяздолънаму. Прыкра, што ня можам зъмісьціць Ваш веерш, з прычыны ягонай слабасці. Просім не забываць нас на далей. Напішыце што-небудзь з тамашняга жыцьця беларускай моладзі, з прыемнасцю зъмесцім. Можа Вымаглі-б там стварыць прадстаўніцтва нашае часопісі, было-б вельмі добра.

Леаніду з пад Вішнева. Вершы Вашы добрыя і як бачыце адзін, хоць направіўши, зъмішчаем, другі-ж „За што ланцугамі спавіта“ ня можна зъмісьціць, з прычын цэнзуральных. Душой-жа мы з Вамі.

Кандыдату на афіцэра. Ваши ўвагі вельмі слышныя, мы нават маём на думцы так зрабіць, як Вы радзіце.

Маладому. Апошня вершы слабыя, чытайце больш беларускай літэратуры.

На просьбу „Шлях Моладзі“ высылаем: Я. Ключміку, Ю. Сергіевічу, К. Гунько, Лідзе Буднік, Радкевічу Я., Багдановічу Н., Лістапацкаму, Я. Гіньку, Я. Парафяновічу, Андрэявічу Т., Ул. Локотку, В. Чаплінскаму, Шпоніку Міх. Чакаем абяцанае падпіскі:

Атрымалі як падпіску на „Шлях Моладзі“ ад: Кс. В. Шутовіча 8 зл., Я. Гапановіча 4 зл., Тарасэвіча 3 зл., Цікоты М., Я. Гінько, К. М., Федаровіча, Альхімовіча па 2 зл.; Добрыяна Самсона, Стэплёнка П. па 1 зл. 50 гр.; Савэрца В. 1 зл., Парпеновіча 50 гр. Усім шчыра дзякуем, „Шлях Моладзі“ высылаем.

## Беларуская кнігарня „Пагоня“

Вільня, Людвісарская № 1.

### ПРАДАЕ:

Школьныя падручнікі для пачатковых і сярэдніх школ, як беларускія, так і польскія. Творы беларускіх паэтаў і пісьменьнікаў. Кніжкі аб гаспадарцы, сцэнічныя творы, усе беларускія часопісі, выходзячыя ў Вільні, гадавікі розных раней выходзячых беларускіх газэт, канцэлярскія, школьнія і пісьменныя прылады, паштоўкі і розныя гульні і інш.

Заказы з правінцыі спаўняюцца хутка і акуратна пасляя атрымання ўсей вартасці заказу, або накладной платай „за пабраньнем“ па атрыманні трэцяй часткі вартасці заказу.

Для кнігарні ў даецца скідка.

Перасылка кніг на кошт заказчыка.

Грамадзяне, уважайце! Кнігарня „Пагоня“ з Завальня перанесена на новы адрес: Вільня, Людвісарская № 1. (Wilno, ul. Ludwiskarska № 1.)

## Беларусы!

Гэтым Беларускі Нацыянальны Камітэт па-  
ведамляе, што ў аўторак 25 сакавіка з прычыны

12-х Угодкаў

**Абвешчаньня Незалежнасьці Беларусі,**

за прыкладам мінных гадоў у гэты Вялікі Дзень  
Беларускага Народнага Свята ладзіць у Вільні  
ўрачыстае съяткаванье з наступнай праграмай:

У аўторак 25 с. г.:

1. а гадз. 10 раніцы ўрачыстае набажэнства ў кась-  
целе сьв. Мікалая (завул. сьв. Мікалая 8);

2. а гадз. 11 дня ўрачысты малебен у Пятніцкай  
царкве (Вялікая вул.);

3. а гадз. 18 урачыстая акадэмія і канцэрт у салі  
Гандлёва-Прамысловага Клубу (вул. Міцкевіча 33А).

Этага паведамленье Бел. Нац. К-т просіць ува-  
жаць за запросіны.

Уваход на акадэмію і канцэрт вольны (бясплатны).

Урад Бел. Нац. К-ту.

Новы вялікі выбар пладовых ДРЭВАЎ розных

гатункаў у садаводзтве

## Мазалёва

(каля Віленскай Калёніі).

Заказы прыймаюцца на месцы ў садаводзтве і ў

Вільні, Завальная вуліца № 6 кв. 4.

Цэны даступныя.